

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА**

**DE REPUBLIEK BELARUS
VISUM-AANVRAAGFORMULIER**

1. Прозвішча/ Achternaam		4. Пол/ Sexe	
2. Імя/ Voornaam		☐ мужчынскі/ mannelijk	
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Overige namen en/of meisjesnaam		☐ жаночы/ vrouwelijk	
5. Дата нараджэння/ Geboortedatum		6. Месца нараджэння/ Geboorteplaats	
dag maand jaar		краіна/ land горад/ plaats вобласць(раён)/ provincie	
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Nationaliteit (huidig)			
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены / Wanneer uw nationaliteit is gewijzigd, noteer dan a.u.b. uw voorgaande nationaliteit en datum waarop de nationaliteit is gewijzigd			
8. Тып пашпарта/ Type paspoort		9. Нумар пашпарта/ Paspoortnummer	
☐ звычайны/ normaal ☐ дыпламатычны/ diplomatiek ☐ службовы/ zakelijk ☐ іншы дакумент/ ander document:		10. Кім выдадзены/ Instantie van uitgifte 11. Дзе выдадзены/ Plaats van uitgifte	
		12. Дата выдачы/ Afgiftedatum	
		dag maand jaar	
		13. Тэрмін дзеяння/ Geldig tot	
		dag maand jaar	
14. Адрас сталага месца жыхарства/ Privé adres (woonadres)			
краіна/ land вобласць(раён)/ provincie горад/ plaats + postcode вуліца/ straat нумар дома/ huisnummer нумар квартэры/ appartement nummer нумар тэлефона/ telefoonnummer e-mail			
15. Месца працы і службовы адрас/ Werk en werk adres			
прадпрыемства/ naam bedrijf пасада/ functie краіна/ land вобласць(раён)/ provincie горад/ plaats+postcode вуліца/ straat нумар дома/ huisnummer нумар тэлефона/ telefoonnummer			
16. Тып візы/ Soort visum		17. Катэгорыя візы/ Visumcategorie	
☐ індывідуальная/ individueel ☐ групавая/ groep		☐ транзітная/ doorreis ☐ кароткачасовая/ korte termijn ☐ доўгатэрміновая/ lange termijn	
		18. Колькасць уездаў/ Aantal toegangen	
		☐ аднаразовая/ eenmalige toegang ☐ двухразовая/ dubbelvoudige toegang ☐ шматразовая/ meervoudige toegang	
19. Тэрмін дзеяння візы/ Visumaanvraag			
з/ van		на тэрмін знаходжання/ de lengte van de verblijf	
dag maand jaar		dag maand jaar	
		сутак/ dagen	
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Naam van de uitnodigende organisatie of persoon			
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adres van de uitnodigende organisatie of persoon			
вобласць/ provincie горад/ plaats вуліца/ straat нумар дома/ huisnummer нумар квартэры/ appartement nummer нумар тэлефона/ telefoonnummer нумар факса/ fax nummer e-mail			
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Verblijfsplaats in Belarus			
вобласць(раён)/ provincie горад/ plaats вуліца/ straat нумар дома/ huisnummer нумар квартэры/ appartement nummer гасцініца/ hotel			
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Doel van het bezoek(gedetailleerd)			

Фотаздымак/ Pasfoto

**Службовыя адзнакі/
In te vullen door
instantie**

Дата звароту:

Падставы:

- ☐ сапраўдны пашпарт
☐ візавая падтрымка
☐ фінансавыя сродкі
☐ страхоўка
☐ інтэрв'ю

Рашэнне по звароту:

ад

- ☐ станоўчае
☐ адмоўнае

Тып візы:

- ☐ B
☐ C
☐ D

Кратнасць візы:

- ☐ 1
☐ 2
☐ шм

Мэта візіту:

- ☐ транзіт
☐ дзелавыя стасункі
☐ удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах
☐ прэса
☐ гуманітарная
☐ рэлігійныя стасункі
☐ з правам працы па найму
☐ турызм
☐ на вучобу
☐ прыватная
☐ наведванне месцаў пахавання
☐ на сталае жыхарства
☐ службовая
☐ дыпламатычная

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

☐ так/ ja ☐ не/ nee

3/ van на/ tot дзе/ waar мэта візиту/ doel van het bezoek

1) 3/ van na/ totl 4) 3/ van na/ tot

2) 3/ van na/ tot

3) 3/ van na/ tot

☐ так/ ja ☐ не/ nee

27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/
Heeft u ooit op het grondgebied van de Republiek Belarus de Belarussische wet overtreden

☐ так/ ja ☐ не/ nee

калі так, вызначце калі/ zo ja, geef dan wanner і дзе/ en waar

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Een positief antwoord heeft niet noodzakelijkerwijs een negatief gevolg voor uw visumaanvraag, maar in dit geval kan het voorkomen dat u een gesprek met een consulaatsmedewerker krijgt

28. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Bent u ooit een land uitgezet

☐ так/ ja ☐ не/ nee

калі так, вызначце калі/ zo ja, geef dan aan wanneer і з якой краіны / uit welk land

29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/
Vervoersmiddelen waarmee u naar de Republiek Belarus reist

30. Маршрут пуху/ Reis-route

31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/
Betaalmiddelen die u in de Republiek Belarus gebruikt

☐ наяўныя сродкі/ contenten	☐ банкаўскія чэкі/ bankcheque
☐ крэдытныя карткі/ credit card	☐ зваротны білет/ retourbiljet
☐ дарожныя чэкі/ reischeque	☐ пражыванне/ accommodatiebewijzen

32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/ Ziektekostenverzekering informatie

страховая організація/ Ziektekostenverzekeraar

страховы полис/ polis van de verzekering: нумар/ nummer

сапраўдны з/ geldig van па/ tot

33. Сямейнае становішча/ Burgerlijke staat

☐находясь в браке/ *getrouwd* ☐не находясь в браке/ *alleenstaand* ☐разведен(а)/ *gescheiden* ☐вдовец (вдова)/ *weduw(e) (naar)*

34. Прозвішча мужа(жонкі)/ Achternaam van echtgeno(o)t(e)

35. Прозвішча мужа(жонкі) пры нараджэнні/ Meisjesnaam van echtgenoot

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Voor- en evt./ overige namen van echtgeno(o)t(e)

37. Грамадзянства(ы) мужа(жонкі)/ Nationaliteit van echtgeno(o)t(e)

38. Дата народження мужа(жонки)/ Gebortedatum van echtgeno(o)t(e)	
---	--

39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Geboorteplaats van echtgeno(o)t(e)

dag		maand		jaar			

країна/ land город/ plaats

вобласць(раён)/ provincie.....

40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Wanneer u reist met kinderen en zij staan in uw paspoort vermeld, vul dan deze tabel in

Прозвішча / Achternaam	Імя / Voornaam	Дата і месца нараджэння / Geboortedatum en -plaats

41. Дэкларацыя/ Declaration

Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы.

Verklaring: Ik verklaar dat de informatie in deze aanvraag waar en correct is. Ik ben me ervan bewust dat om een valse verklaring of weigering om de noodzakelijke documenten voor te leggen kunnen leiden tot weigering van een visum voor entree in de Republiek Belarus. Ik ben gewaarschuwd dat als deze informatie onjuist blijkt te zijn, het visum op elk ogenblik kan worden geannuleerd. Bij aankomst in de Republiek Belarus zal ik mij registreren volgens de procedure en zal ik het grondgebied van de Republiek Belarus verlaten alvorens mijn visum verloopt.

42. Асабісты подпіс/ Handtekening

43. Дата підписання/ Datum

dag		maand		jaar			